

*Алесь Смалянчук (Гародня),
доктар гісторычных навук,
прафесар кафедры тэорыі і гісторыі права
Беларускага інстытута правазнаўства*

Вобраз партызана ў памяці жыхароў Слонімшчыны¹

Тэма партызанскага змагання супраць нямецкіх акупантаў была адной з прыярытэтных ваенай гісторыяграфіі часоў БССР. Яна ж дала сотні сюжэтаў для твораў мастацкай літаратуры, кінапад'ёмів і фільмаў і г.д. Тагачасныя гісторыкі і літаратары стварылі і распаўсюдзілі міф “партызанскай рэспублікі”, які стаўся адным з найбольш моцных гісторычных міфаў свядомасці пасляваенных пакаленняў беларусаў. Ягонымі неад'емнымі атрыбутамі была юная партыйнага кіравання партызанскім рухам, ягонай масавасці (агульная колькасць партызанаў вызначалася ў 374 тыс., а падпольшчыкаў – у 70 тыс.²), а таксама ўсеагульнай народнай падтрымкі партызанаў і падпольшчыкаў. Тое, што не адпавядала канцепцыі, распрацаванай у партыйных кабінетах, проста ігнаравалася. Быў абмежаваны доступ даследчыкам да “партызанскіх фондаў” у архівах. Па-за ўвагай гісторыкаў партызанскага руху заставаліся вусны ўспаміны людзей, каштоўнасць якіх недаацэньвалася. Зрэшты, савецкая рэчаіснасць (асабліва сталінскіх часоў) прывучыла людзей “трымаць язык за зубамі”, і наўрад пі вусная гісторыя ва ўмовах БССР магла быць каштоўнай гісторычнай крыніцай.

Толькі напачатку 90-х гг. 20 ст. пасля распаду СССР і абвяшчэння незалежнай Рэспублікі Беларусь з’явілася магчымасць навуковых даследаванняў перыяду нямецкай акупацыі. Гэтая магчымасць датычыла таксама партызанскага руху. Адным з першых паспрабаваў пераасэнсаваць гэтую старонку айчыннай ваенай гісторыі беларускі гісторык з Варшавы Юры Туронак у кнізе *Беларусь пад нямецкай акупацыяй*

¹ Рэферат падрыхтаваны пераважна на матэрыялах экспедыцыі ў вёскі Нагуевічы, Загрыцкава і Харащэвічы Слонімскага раёну Гарадзенскай вобл. летам 2005 г. Аўтар выказвае ўдзячнасць слонімскім журналістам Васілю і Алене Афанасікам за вялікую дапамогу ў яе правядзенні.

² Гісторыя Беларуская ССР. Т. 4 / Пад рэд. І.М.Ігнаценкі ды інш. Мінск, 1975. С. 587.

(Мінск, 1993). У прыватнасці, даследчык на падставе нямецкіх архіўных матэрыялаў склаў табліцу людскіх стратаў, якія нанеслі партызаны ў Слонімскай акрузе з 1 красавіка па 30 лістапада 1942 г. Паводле яе, за гэты перыяд партызанамі было забіта 1024 і паранена 272 асобы. З іх немцаў – адпаведна 111 і 45, паліцаяў – адпаведна 36 і 82, супрацоўнікаў адміністрацыі (у т.л. старасты і іх сем’і) – 140 і 19, і, нарэшце, мясцовых жыхароў – 683 і 88. Такім чынам, страты сярод цывільнага насельніцтва (сяляне і г.зв. прадстаўнікі адміністрацыі) складалі болей за 80%³.

Гэтыя дадзеныя падштурхнуły да правядзення палявых даследаванняў сродкамі “вуснай гісторыі” ў “лясных вёсках” Слонімскага раёна. Удзельнікі экспедыцыі запісвалі вусныя ўспаміны жыхароў вёсак Нагуевічы, Харашэвічы і Загрыцькава Дзераўноўскага сельсавету. Усяго было апытана 15 чалавек 1922 – 1940 гг. нараджэння.

Прапаную кароткае падсумаванне адказаў людзей на наступныя пытанні:

– Калі ў Вашай мясцовасці з’явіліся партызаны? З каго складаліся партызанская атрады? Як папаўняліся шэрагі партызанаў?

– Як партызаны змагаліся з нямецкімі акупантамі?

– Якімі былі адносіны з мясцовым насельніцтвам? Ці дапамагалі людзі партызанам? Ці партызаны аказвалі дапамогу людзям?

Трэба адразу адзначыць, што “партызанская тэма” не належала да тых, пра якія людзі распавядали з ахвотай.

Пытанне пра час з’яўлення партызанаў і абставіны гэтага з’яўлення прымушала людзей супастаўляць розныя падзеі першых гадоў акупацыі і шукаць прычыны партызанскаага руху.

Найчасцей людзі звязвалі з’яўленне партызанаў з нямецкімі карнімі акцыямі супраць быльших ваеннапалонных і жыдоўскага насельніцтва:

Парцізаны з’яўліся вот калі... Кагда нашы адступалі адсюда ў 41-м гаду, проста беглі, паніка была. І тут многія асталяіся ваеннаслужачаі як “прыліснікі” – у Нагуевічах, у Харашэвічах. Цвятоўкоў такі (гэта не яго фамілія, пад сваей яны не пісаліся). Яны жылі ў старых людзей, памагалі ім, рабілі... А ў 43 ці 42-м гаду прыехалі немцы ў Нагуевічы і сказалі, што трэба ісці на рэгістрацыю. Нашыя і нагуевіцкія пайшли туды, а эты Цвятоўкоў Ванька, ён мусі саабразіцельны быў, і не пашоў у Нагуевічы. Іх там расстралілі... А хто з іх астаўся, пайшли ў лес у парцізаны. А патом прысаедзіліся ўжэ нашы, кое хто... Мой брат тожа быў у парцізанах. Ён сам пайшоў дзе-та ў 42-м гаду. Сям’я ў яго была, але не баяўся за яе, бо ноччу пойдзе парцізаніць, а днём

³ Туронак Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. Мінск: Беларусь, 1993. С. 97

прыходзіць дахаты. Такія яшчэ там парцізаны былі. Людзі ў нас не даносілі, хоць баяліся і немцаў і парцізанаў (жыхар в. Харашэвічы, 1926 г. нар.)*

Варта адзначыць, што сапраўды ў сакавіку 1942 г. нямецкія ўлады пачалі вяртаць у лагеры раней вызваленых і размешчаных па вёсках чырвонаармейцаў, г.зв. “прыпіскі” або “прымаю”. У выніку тысячы былых вваеннапалонных пайшлі ў лес, што значна актывізавала партызансскую дзеянасць.

...Не было ў нас парцізанаў, пакуль не сталі немцы людзей біць. Пакуль не сталі біць жыдоў. Бо як пусцяць зарадку, то не могуць ўсіх пабіць адразу, а падаюць усе. Як прыцямнее, то жывыя вы- паўзаюць... Гэтак пачаліся парцізаны. Пасля пачалі браць нашых хлопцаў у парцізаны. Прыйдзе і гаворыць, каб ішоў з ім. А калі не пойдзеш, то могуць і забіць... Парцізаны таксама ўсялякія былі. Былі гэтакія, што яны далёкія... а былі свае... То яны абіралі сваіх людзей. Свае былі худыя, бо ўсё ведаюць...

Можа, каб немец людзей не біў, то і парцізанаў не было бы... З нашага сяла можа пайшлі ў парцізаны. Прыйшлі парцізаны і забралі людзей... (жыхарка в. Загрыцкава, 1922 г. нар.)

...Парцізанка пачалася ўжо ў першы год вайны, але спачатку яны скрываліся, арганізоўваліся. А потым ужо пачалі ў адкрыту. Парцізаны тут былі розныя, і свае, і з Украіны... З нашай вёсцы ў парцізанцы было мусі чалавек сем. Яны не пайшлі нікуды, скрываліся, скрываліся, а потым у парцізанку пайшлі... Былі і рускія, і яўрэі, і цыгане. Каго тут не было! І казакінейкія былі. Аднаго звалі Пеция. Ён з некульт з Ташкента, здаецца. Ён быў начальнік атрада парцізанскаага і ўсё казаў: Я казак... (жыхарка в. Нагуевічы, 1928 г. нар.).

Адмова іспі ў партызаны магла абярнуцца трагедыяй, бо партызанская пагрозы не былі пустым гукам.

...Парцізаны забілі Мішу Мацвеева Купіча. Ён не пайшоў тады начаваць у лес. Быў такі высокі, здаровы дзядзька. Яго расстрялялі парцізаны, бо не хацеў іспі да іх. Скрываўся і ад немцаў, і ад парцізан. Ён быў нежсанаты, меў каля сарака гадоў. Жыў з сястровою... Парцізаны былі розныя. Знаеца, воля была. Хто як мог. Каторыя былі акуратныя, а каторыя... Розныя былі... (жыхарка в. Нагуевічы, 1928 г. нар.).

* Имёны суразмоўцаў і тэксты ўспамінаў захоўваюцца ў архіве экспедыцыі.

Гаворачы пра баявия дзейнні партызанаў супраць акупацыйных уладаў, жыхары “лісных вёсак” звычайна згадвалі пра знішчэнне партызанамі німецкага атрада з 10 чалавек, які накіроўваўся ў в. Нагуевічы па прадукты, і пра частыя падрывы на чыгунцы, якая знаходзілася ў 7-10 км ад гэтых вёсак. Інфармацыя пра разгром німецкага атрада прыводзіцца таксама ў хроніцы партызанскаага змагання, змешчанай на старонках кнігі *Памяць. Слонімскі раён*⁴. Яна таксама дазваляе ідэনтыфікацыю партызанскі атрад, які дзейнічаў у раёне азначаных вёсак. Гэта быў атрад імя П. Панамарэнкі, якім са снежня 1942 па студзень 1944 г. камандаваў Іван Зайцаў. Ягонымі пераемнікамі былі Іван Анохін і Міхаіл Травін⁵. Яшчэ адным пацвярджэннем таго, што жыхары Нагуевіч, Харашэвіч і Загрыцькава мелі дачыненне не з бандай, а з партызанскім атрадам, з'яўляецца тое, што ў адной з размоваў мясцовых партызанаў назвалі “зайцамі”, супрацьстаўляючы іх г.зв. “капуснікам”. Пад апошнімі разумеліся партызаны брыгады П. Капусты.

Партызаны вялі змаганне з акупантамі, але пры гэтым імі не заўсёды ўлічваліся верагодныя трагічныя наступствы гэтага змагання для жыхароў “лісных вёсак”.

...Парцізаны зрабілі засаду за Нагуевічамі. Там озера было, вада стаяла. Парцізаны заселі з двух бакоў і там немцаў укакошылі, забілі. Каторых забілі зразу... А каторыя немцы ў багну палезлі. Афіцэр усё з пісталета адстрэльваўся. Заграз па самыя вушы. Дабілі яго там. Забілі ўсіх 10-х. Гэта было ў аўгусце. Мы тады ўсе думалі, што нам – Харашэвічы, Нагуевічы – усім хана будзе. Не спасёмся. Дзесяць чалавек немцаў забілі радам! І ўсе днём жывуць, а вечарам усе выбіраюцца ў лес. Паці все. Забярэмся ў лес, касцёр раскладзем і спімо, але які там сон. Камары грызуць... Пахадзілі, пахадзілі нядзелі дзве. Не едуць немцы. А патом... У гумні спалі. Жніво ўжо было... Сасед рана вышаў і бачыць, што кругом ляжаць немцы і паліцаі, адзін каля аднаго. Што тут дзелачь? Няма куды бегчы. Нагуевічы таксама акружишаны. Хацелі бегчы, а солтыс Жукоўскі бяжыць: Людзі не ўцякніце, нічога не будзе. Вярнуліся. Калі вярнуліся, то ўсех людзей сагналі немцы ў дзеравянны зруб ад недабудаванага магазіна... А пад гарой паляглі немцы і паліцаі з пулемётамі. Некі іх начальнік паехаў у Нагуевічы. Прыехаў адтуль, нешта гаргытаў, гаргытаў... (жыхар в. Харашэвічы, 1926 г. нар.)

⁴ Памяць. Слонімскі раён / Укладальнік А.М. Тарсуноў. Мінск, 2004. С. 299.

⁵ Таксама. С. 290.

— Сказалі нам, што калі будзе хоць адзін парцізанскі выстрал, то вам канец. А калі не будзе, то будзеце жывы... (жыхарка в. Харашэвічы, 1930 г. нар.)

— А парцізаны на гары сядзелі... Навернае... Гэта ішчасце, што яны не выстралілі. Думаю, што ні аднага п'янага не было, а каб выпілі, то абязацельна які б выстраліў. Нас бы тады не было (жыхар в. Харашэвічы, 1926 г. нар.)

...Помню, как утром немцы и полицаи окружили всю деревню. А мы с тёткой Анной пошли в Слоним. Идём через какое-то болото, а тут выскакивают два полицая. Остановили нас и говорят тётке: Скажи спасибо этому ребёнку. Если бы не она, то мы бы тебя тут и застрелили.

Нельзя было из деревни выходить. Немцы искали партизан. Партизаны застрелили 10 или 20 немцев, когда те ехали на железную дорогу через деревню. Это же надо было убивать немцев в самой деревне! Пусть бы они отъехали от деревни, но надо же было показать себя! А потом приехали немцы и всех согнали к кресту. Всех, всех. Поставили пулемёты. Отобрали молодых мужчин, в т.ч. у тётки Анны мужа, чтобы отправить в Германию. А на остальных нацелили пулемёты. Все начали молится и плакаць (жыхарка г. Гародні, 1934 г. нар.)

...У нас парцізаны дзесяць чалавек немцаў забілі. Аднаго жыв'ём забралі, дзесяць чалавек забілі. Парцізаны здзелалі засаду. А немцы на лошадзях прыязжалі са станцыі Яўная слюда за яічкамі. І забілі іх. Ці думалі парцізаны, што за гэта могуць дзярэўню спаліць? Іх гэта не інцерэсавала. Яны ж у лесе.

...А немцы акружылі дзярэўню. Загналі ўсіх пад крэст у канцы дзярэўні. Акружылі, далі лапаты, паставілі пулемёты. Сказалі, што ўсіх выб'ем. Нас маглі ўсіх убіць. Але прыехаў некі начальнік. Нешта яны гаварылі, гаварылі... Мужыкоў аддзялілі направа, жэнщын і дзяцей налева... Тады яны забралі 65 чалавек, мужыкоў толькі ў Германію. А жэнщын адпусцілі. І немцы былі розныя. Некаторыя немцы былі харошыя. Як выгналі пад крэст, мама рассказвала, то некаторыя стаялі і плакалі. Жэнщины плакалі, маліся, і яны плакалі. Там было паручалавек саахоўцаў, а больш немцы і немцы. Ці плакалі самаахоўцы? Не! Нашия беларусы хужэйшыя! Знаеца, з дурака зрабіце пана... (жыхарка в. Нагуевічы, 1928 г. нар.).

...А нас ганялі старажыць жалезную дарогу. Солтыс вызначаў, каму ісці. Прыдзем на Ісу. Там усе збіраліся. Адтуль немец нас

вядзе і ставіць людзей недзе праз 100 м. Як дзень, то стоімо, а як павечарэе, то збярэмся ў адно месца і спім. Немцы баяліся па аднаму хадзіць, баяліся правяраць. А пасля такое было. Пройдзе паўчаса або час удвох ідуць жалезнаю дарагою, праз паўчаса другіх адпраўляюць ісці. Калі б парцізаны рашилі ўзарваць, то мы б нічога не зрабілі. Але немцы думалі, што калі шорах ідзе па жалезнай дароге, то парцізанаў не будзе. Ідзем і гамонім, а тыя парцізаны ж не ведаюць, хто ідзе... (жыхар в. Нагуевічы, 1923 г. нар.)

...Немцы стаялі на Еўной. Там палустанак. Ахранялі жалезную дарогу ад Еўной да Альберціна. Эта быў іх вучастак ахраняць. Да гэтых немцаў солтыс наш харашэвіцкі пасылаў людзей. Я два раза тожса быў там. Адпраўляў на нач. Мянэ не адпраўляў, а трэба было бацьку ісці. А ён гаворыць: Схадзі, Ваня, ты. Я ўжо пажылы, мне цяжка... Ну, я і пашоў. Што яны рабілі? Ноччу трох немцаў з аўтаматамі ззаду, а наперадзі троє нас. Адзін впередзі, а двое па баках. Значыць, еслі будзе міна, то яна ўзарвеца, а немцы застануцца. Яны шлі на 100 метраў ззаду. Два дні я хадзіў... (жыхар в. Харашэвічы, 1926 г. нар.)

...Недалёка Саковіч... парцізаны зрабілі засаду і забілі немца. Гэтыя немцы ўжэ зналі. Прыехалі, усіх людзей выгналі на балота. Эта в апрэле месяцы. Усіх выгналі, нікога не пакінулі. Паклалі людзей на тое балота. А самі запалілі дзярэўню з аднаго канца і з другога... А мы бачылі з нашай гары, што там стральба і дым. А людзі не мелі права ўстаць. Згарэла сяло. А потым людзі пайшли на тое пажарышча... Пачалі шукаць сваякоў. Мая мама была з Саковіч, тамака дзед мой быў, дзядзькі, то і я пайшла. А нічаво не асталося. У чым выгналі, то і засталося (жыхарка в. Харашэвічы, 1922 г. нар.)

Найбольш эмацыйна, але таксама і найбольш насырожана, суразмоўцы рэагавалі на пытанні пра партызанская візіты ў вёску, якія часцяком супрададжаліся нічым не абмежаваным гвалтам і рабаўніцтвам.

...Што тады было? Картошка. Мала ў каго хлеб быў. Немцы прыезжалі за яічкамі, за курамі. Было голадна ...Немцы самі курэй не лапалі. Прыідзе, убачыць курыцу і гаворыць: Ідзі лапай! Ідзеш і лапаеш, дзве-тры... Каб не біў. І хлеб бралі. А парцізаны і не пыталі. Прышоў у хату, ляжыць хлеб на стале, забярэ і пойдзе. Парцізан не будзе пытаць. Парцізаны не хадзілі ў форме. Прыідзе, убачыць, спадабалася яму твая куртка, значыць, зды-май...І пакрываала бралі, і бяльё бралі, і верхніе, і ніжніе. Яны ўсё

ноччу хадзілі, рэдка, калі днём. І ўсё больш на конях ездзілі вярхом. У іх не было ні машын, ні чаво. А коні такія былі... Прыдзе парцізан да майго дзядзькі, забярэ каня, асядлае, дні два паганяе, прыгоніць, кіне і другога возьме. А куды яны ездзяць не знаю. Але, калі прыганалят, ад каня адзін дух заставаўся.

...Аднаму парцізану пасля вайны далі дзесяць лет. Даказалі, што людзей забіваў цэлымі сем'ямі. Але ж і другія забівалі! Знаеця, як людзей забівалі... Вось прыедуць, станеш прасіць, каб нешта не забіralі... Зараz за цябе і заб'юць. Унічтожаць! Усяго хватала. Каго забіralі і ў лесе расстрэльвалі, а каго і на месцы. Знаеця, за гэтая врэмя мало хто нават і раздзеўся на-настаяшчаму. Такое тварылася, што не дай Бог!... (жыхарка в. Нагуевічы, 1928 г. нар.)

...Парцізаны, якіябылі ваенныя, што засталіся, яны спасалі жыцьнь сабе... Але былі ў нас такія людзі ў сяле. Можса пра гэта не пішыце, бо яшчэ жывы іх племяннікі.... У нас парцізаны расстралялі б чалавек за адну ноч. Прышлі і расстралялі. А за што? Ну вот у мене сасед там жыў, Марцін. Ён сколька жыў, уяго каня не было, зямлі не было... Ён бедны быў. Всё врэмя хадзіў дровы сек у лесе. Насячэ, закіне на плечы і нясе дахаты. За цэла лета ён наносіць дроў на зіму. І недзе ён сустрэў парцізан. Яны там сядзелі. Забілі яго. Баба там была, 80 лет ёй было. Патом саседка ў мяне была цераз дарогу з Нагуевіч родам. Надзяя Парасіна яе звалі. Тожа была ў нас адна баба. "Не ўсе дома", пра яе казалі, гэтакая была. І ўсіх забілі за адну ноч. За што? А хто яго знае! Эта саседка мая цераз вуліцу... Прышоў парцізан з Харашэвіч. Майго брата швагер. Папытай яец. Яна гаворыць: Ты што не можса да мацеры схадзіць? Дзе я табе вазьму тых яец?... І ўсё... Забілі...

Быў тут і паліцай. Ён сам пайшоў у паліцыю. Парцізанаў тады было яшчэ мала, але прыходзілі ў вёску кождую ноч. І яны тады расстралялі яго жонку і ўсю яго сям'ю: дзяцей, бацьку, маці, сяtramу... Іх расстралялі і пакідалі ў рэку. Патом іх вылавілі з ракі і пахаранілі. Хто забіваў, не помню. Андрэй Басак тут такі быў... Паліцая самога тут не было. Расказвалі, што немцы яму казалі: Вазьмі атрад – 200 чалавек. Ідзі ў Харашэвічы і рабі там, што хочаш. Ён мог усіх пастралаць. А ён не пагадзіўся. (жыхар в. Харашэвічы, 1926 г. нар.).

...Гэтая Жэнія была дзядзькі майго жонка. Я яе дзяцей потым гадавала... У тую ноч парцізаны 14 чалавек забілі. Казалі, што будуць пацпарты праўяраць... Дзядзька потым з ціху памёр. Про-

ста нутро яго не выдзержала. Ён выбег: *Хлопчыкі, што ж вы робіце! (знаёмыя ўсе ж былі, суседзі!)* Як жса дзеци астануцца?

- I табе зараз тое будзе! Бярыце суку!

Я ў падпол скавалася. А дзядзька выбег: *Жэнечка... А яе ўжэ няма.*

... З гэтай хаты колькі пабілі... Лічэця – Кастусь, Зося (гэта бацькі), Косця, Адам, Люба, Зося (яго жонка)... У Зосі яшчэ дзіцяткі двое малыя былі. Усіх яны забілі. Я ўнекатору нач сама палічыла. Болей чым 8 чалавек. Зіма была, а іх павялі на рэчку. А Косця яшчэ казаў: *Я пайду ў парцізаны. А бацька: Куды? Яны прывялі цябе тапіць і біць, а ты пойдзеши у парцізаны?!* Як усем канец, то ўсем!

Пахавалі іх за сялом.

А парцізаны як пайшлі, то цераз хату ўсё - Трэх! Трэх! Усё ў тулю нач. Марціна Казаковага, Сасновічуху, Германавіху старую... I з гэтай хаткі. Сюды да яго прыйшла другая жонка з Азарыч і прынясла яшчэ хлопчыка. Ён жса пагадаваў. Той хлопец Андрэй вырас, ажсаніўся, і ўжсо дзіцятка было. I жылі, і тута хатка стаяла... I тога заграблі туды... За што забілі? Не ведаю.

...Ці помніо, як звалі тых парцізанаў? Помніо! Зямля іх брала! Будзеш помніць. Першы быў Васіль Селівончык, Адась Качарга... Тутака іх многа было... Эты Федзя... Фамілія Булыга. Камандзіра як звалі? Каб ён у зямлі ляжаў, як яго звалі. I мяне аднойчы ледзь не задушыў... Яго звалі Мароз. Каб яго Бог смарозіў! Яяго пасля вайны бачыла. Убачыла и паказваю: Ля, кажу, бабы. Той Мароз, што душыць мяне прыходзіў... Яшчэ лазіць. I ён пачуў, што я так шапчу і пайшоў, каб мы на яго не глядзелі (жыхарка в. Харащэвічы, 1922 г. нар.)

...Казалі, як прыйшла Чырвоная армія. Нас ужсо асвабадзілі... I стаяць тыя парцізаны – выкармленыя, адзетыя...

Камандзір пытае: *A хто гэта ў вас такія?*

Людзі кажуць: *Парцізаны.*

- Парцізаны? Парцізанаў мы бачылі худых, страшных, абодравных, а гэтыя стаяць як паны якія. Скажыце, як яны тут з вамі былі?

Усе маўчаць. Такое перажылі.... Маўчаць (жыхарка в. Харащэвічы, 1940 г. нар.)

...Ён (пра аднаго з партызанаў – A.C.) быў такі чалавек, што, калі нешта трэба, то дадому заедзе і возьме. А былі другія парціза-

ны... Бралі ў людзей авечкі, куры, свінні. У нас саміх парцізаны пабралі авечкі, куры, карову. А свінню немцы забралі. І засталіся мы без нічога.

..Якія былі немцы? Усякія людзі, якхто. І нашыя былі не ўсе роўнія. Інашыя людзей забівалі. Парцізаны рабавалі і забівалі. Сколька парцізаны і ў нас унічтожылы! Эту лёдзееву Ганну забілі. За што? Прыехалі, забралі, павязлі і ...усё. Аўдоццу тоожа. Янку з Харашэвіч... Ізаб'юць, і невядомакуды чалавек падзеўся. Такія тыя парцізаны. Хто каму паможа? У кождага свая бяда. У людзей раўных няма ніколі. Усяк было (жыхарка в. Загрыцькава, 1922 г. нар.)

...У партызанах былі свае мужыкі, нават нашыя сваякі, але ад іх найболыш і нацярпеліся... Мамінага брата Мішунемцы забіралі ў войска. Павесткі ўсім мужыкам прыйшлі, але ніхто не паехаў у Слонім. А ён гаворыць, Нашыя ж, свае не заб'юць, калі я пайду, а калі не пайду, то немцы сям'ю расстраляюць. І пайшоў. Тут усё і здарылася. Немцы яго адпусцілі, а свае забілі. Прыйшлі ўначы. Адзін з іх быў сваяком і ведаў, дзе Міша спіць. А той спаў у гумне. Папрасіў, каб Міша адчыніў дзвёры. Той адчыніў. Вывелі з гумна і застрэлілі.

А ўяго жсанчына была, бежанка Раіса. Кахала Мішу. Як даведалася пра яго смерць, то стала крычаць тым партызанам:

- Вы бандзіты! Такога чалавека забілі!

Партызаны забралі яе з сабой і ў лесе павесілі за ногі. Яны ж забілі млынара і яго жонку. А началось з таго, што мужыкі каля млына пабіліся за месца ў чарзе. А млынтар пачаў разбірацца і кагосці ўдарыў. Той данёс, і прыехаў партызансki "суд". Забралі млынара з сабой, пасадзіліна воз, а ягоная жонка гаворыць, што век разам пражылі, то не пакіну і з табой паеду. І села таксама на воз. А партызаны прывезлі млынара ў лес, на сваю базу. Там аблілі яго бензінам і падпалілі. Як начала тая жсанчына на іх крычаць! То стрэлілі ёй у горла так, што не магла гаворыць, а потым жывую ў зямлю закапалі. Яе сваяк, які быў у тым атрадзе, потым казаў, што доўгага-доўгага "земля хадзіла".

...Партызаны хацелі забіць усю нашую сям'ю. Унеслі нас ў спіс, дзе было 39 сем'яў. Гэта ўжо ў канцы вайны, але не паспелі, бо прыйшла Чырвоная армія. Людзі злавілі аднаго таго партызана ў Нагуевічах, знайшлі ў яго гэты спіс. Пачалі біць і забілі б, але ўмішаўся нейкі афіцэр. Спыніў людзей і пачаў распытваць, за што б'еце. Калі расказали, то сам таго партызана застрэліў у канцы сяла (жыхарка г. Гародні, 1934 г. нар.).

Аднак на Слонімшчыне былі таксама іншыя партызаны. Людзі згадвалі пра рэйды партызанаў з брыгады П. Капусты:

I другія атрады ішли. Некія яшчэ “капуснікамі” зваліся парцізаны. Не знаю, чаму так звалі. Нескалька раз яны ішли праз нашу дзярэйню. То тамака яны і страдалі тыя парцізаны! Нашыя то не асаба яны страдалі. А тыя – босыя, памучаныя, страшныя. Яны нічаво не бралі ў людзей. Нічаво. Што самі людзі дадуць. Выносілі на вуліцу. Каровы ішчо ў нас былі. Хто малака прынясе, хто хлеба, хто што. Нашыя парцізаны баяліся тых “капуснікаў”. Нашыя людзі не жадныя былі. I парцізан кармілі, якія дзе прахадзячыя. Выносілі людзі і давалі.

Як ідуць такія змучаныя, то казалі: Гэта капусніцкі атрад. У іх недзе тамака за Жыровіцамі быў іх лагер. Называлася тое месца Воўчыя норы. Яны недзе там жылі. А слуды ішли па якому заданию. Групай 50-60 чалавек. Але гэтакія бедненкія ішли саўсем, то людзі выносілі (жыхарка в. Нагуевічы, 1928 г. нар.).

Тут былі розныя атрады. “Капуснікі” тут хадзілі. Гэта велькі атрад, а наши малы быў. Яны былі ў мінскіх балатах. А яшчэ яны сядзелі ў Воўчых норах. Нашыя хлопцы там былі, то казалі, што гэта не такія парцізаны як нашыя, не такія чыстыя. Там буды былі лапамі панаўрыватыя, пайка выдзелена кождаму. Варыў адзін повар і кождаму даваў па норме. Анашыя парцізаны хадзілі чистыя (жыхар в. Нагуевічы, 1923 г. нар.).

Вынікі экспедыцыі ў “лісныя вёскі” Слонімскага раёну красамоўна ілюструюць тыя лічбы людскіх стратаў, нанесеных партызанамі, якія прывёў у сваёй книзе Юры Туранак. Безумоўна, запісаныя вусныя ўспаміны не даюць падставы для больш шырокіх агульненняў адносна ста-сунку партызанаў да цывільнага насельніцтва беларускіх вёсак. Але яны адзначаюцца абвяргаючым тэзіс савецкай пропаганды пра “ўсеноародную падтрымку” партызанскага руху і ставяць пад сумніў высновы ўжо сучасных гісторыкаў, якія ў падручніку па гісторыі вайны (выданне 2005 г.) адзначылі, што “ў аблігатнай большасці ўзаемаадносін партызан і мясцовага насельніцтва былі надзвычай высакароднымі”⁶.

Сабраныя матэрыялы хутчэй пацвярджаюць тэзісы німецкага гісторыка Бернгарда К’яры, які на падставе вывучэння дакументаў акупacyjнай адміністрацыі сцвярджаў, што партызанаў частва баяліся больш,

⁶ Каваленя А.А., Літвін А.М., Саракавік І.А., Касовіч А.В. Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчынай вайны. Вучэбны дапаможнік / Пад рэд. А.А. Кавалені. Мінск, 2005. С. 67.

чым нямецкіх карных акцый. Тым больш, што сапраўды існавалі “чорныя спісы” г.зв. здраднікаў, якія падлягалі расстрэлу на месцы⁷.

Згаданы нямецкі гісторык парапаўнаў беларуское грамадства падчас вайны з групай людзей на плынцы, які зносіла магутная водная плынь. Плыт несла праз парог і вадаспады, і ён паступова разбураўся. Кожны з людзей ім кнуўся выжыць. Сей-той чапляўся за бярвені плыта. Іншыя кідаліся ў ваду, каб паспрабаваць дабраца да берага. Некаторыя спіхвалі сваіх таварышаў па няшчасці, каб зменшыць вагу. Роспач штурхала да дзеянняў тых, хто страціў усялякую надзею...⁸ У вобразе, створаным нямецкім даследчыкам, адсутнічаюць асобы, якія б спрабавалі ратаваць не толькі сваё жыццё, але і жыццё ўсіх людзей на плынцы... Можна гэта прайгнараваць. Маўляў, гэта ж нямецкае разуменне нашай гісторыі, заснаванае выключна на нямецкіх дакументах і г.д. Можна... Але варта задумацца, чаму так часта жыхары “лісных вёсак” Слонімшчыны падкрэслівалі, што “свае былі худшыя”, што “адсваіхнайбольш і нацярпеліся”. Нават сёння многіх жыхароў беларускіх вёсак, людзей сталага ўзросту цяжка разгаварыць на тэму партызанаў. Яны быццам усё яшчэ чагосці баяцца.

Дарэчы, успаміны жыхароў гэтых трох вёсак Слонімскага раёну прынцыпова не пярэчыць тым звесткам, якія былі атрыманыя ў ранейшых экспедыцыях на Усходній Беларусі. У прыватнасці, падчас палявых даследаванняў на Магілёўшчыне (2004 г.)⁹ людзі распавядалі пра “сваіх” або “свойскіх” і “чужых” або “далёкіх” партызанаў. “Свае” ў большасці выпадкаў – гэта мясцовыя мужыкі, якія альбо дабраахвотна, альбо пад прымусам пайшли ў лес. У вёсцы Машкова (Добраўскі сельсавет) распавядалі пра 18 хлопцаў, якіх “забралі ў партызаны” без іх згоды. Звычайна, “свае” ацэніваліся вельмі крытычна, як “дурні, што проста так бегаюць па лесе”. “Чужымі” (сінонімы – “дзеўствіцельныя”, “за ўласці”, “справядлівія”, “настаяшчыя”) называлі дыверсійныя атрады, што дзеянічалі ў нямецкім тыле. Людзі згадвалі іх добрае ўзбраенне, вайсковую форму і казалі, што яны ваююць “за Радзіму”. У якасці сінонімаў для “сваіх” часта выкарыстоўваліся тэрміны “бандыты”, “тарбэшнікі”, “бобікі”, “хулаганы”. Усё залежала ад стаўлення партызанаў да цывільнага насельніцтва.

⁷ К'яры Б. Штодзіннасць за лініяй фронту. Акупацыя, калабарацыя і супраціў у Беларусі (1941-1944). Мінск, 2005. С. 167, 171.

⁸ Тамсама. С. 22.

⁹ Экспедыція дзеянічала ў межах чацвёртай сесіі OBTA (Варшаўскі ўніверсітэт), прысвечанай міждысцыплінарнаму вывучэнню беларуска-расейскага памежжа. Група працавала ў Горацкім (г.п. Леніна, вёскі Майсеева, Касцюшкава, Маслакі, Палёнка, Тушавая, Грывец, Зубры, Добрая, Рэкатка, Машкова) і Дрыбінскім раёне (вёска Абраімёўка). Усяго было апытана 43 чалавекі. Пераважна гэта былі людзі 1914-1930 гг. нараджэння.

тва. Суразмоўцы адзначалі, што “справядлівяя” партызаны прасілі дапамагчы прадуктамі, а “бобікі” самі забіралі:

“Партызаны, як справядлівяя, то ціхенька пастукаюць, хлеба, малака напросяць, а хулуганы абманам жывуць, усё забіраюць і застрэліць могуць”; “Калі б харошыя былі, сваіх бы людзей не пайшли грабіць”; “Можса партызаны, дзе і былі харошыя, а тут, у Машкове – не было”.

Варта адзначыць, што прыметнік “нашыя” ў дачыненні да партызанаў жыхарамі Горацкага раёну наогул не ўжываўся.

Вяртаючыся да мастацкага вобраза, які прыдумаў Б.К’яры дзеля характеристыстыкі беларускага грамадства ва ўмовах вайны, то трэба адзначыць, што ў кожнай з названых “лясных вёсак” Слонімшчыны была зафіксаваная спроба калектыўнай самаабароны вёскі і яе жыхароў. Ва ўмовах вайны, якая многім і ўспрымалася як канец свету, адбылося адраджэнне вельмі архаічнага абраду ратавання сябе, сваякоў і суседзяў.

...А тутака заноч (яячэ малая была) мужчыны храсты паставілі чатыры, а бабы напралі-наткалі чатыры ручнікі, выткалі, дзярэйню ўсю аснавалі трыв разы ніцьмі. У суботу-нядзельку хадзілі, маліліся, спявалі... (жыхарка в. Нагуевічы, 1934 г. нар.)

...Усё рабілі за адну ноч. Мужсыкі храсты зрабілі, а жэнічыны напралі таго льну, наткалі палаценца і ўсю дзярэйню абвялі трыв разы ніткамі. Як вёска начынаеца і задамі ішлі-ішлі і нітку цягнулі. Гэта aberагала ўсю дзярэйню. Эта ўсе людзі рабілі самі ад сабе. Ніхто не спаў! Ідзеці нават хадзілі. Рабілі ўсё па-прастому. І ўсё знослі жэнічыны, хто што, хто што. Адна прадзе, другае тчэ, трэцяя снве, чацвёртае – тое робіць. Ткалі ў Мілашкі. И Калиноўскі нешта рабіў. Прапалі ў яго. У двух хатах ткалі, бо чатыры ручнікі ні за што не выткалі б (жыхарка в. Нагуевічы, 1928 г. нар.)

...Як сталі ўжэ немцы выбіваць і сёла паліць, то за ноч храсты паставілі, і ручнікі наткалі, і вячэрну зрабілі. Цэлы дзень пасцілі, нічаво не елі, а вечарам трохі поснага паелі. Збіраліся эта рабіць у адной хаце. Рабілі гэта, каб Бог спас сяло. Каб людзі засталіся.... (жыхарка в. Загрыцькава, 1922 г. нар.)

...У вайну хадзілі па дзярэйнене, храсты стаўлялі... Уночы мужчыны храсты паставілі. І там ля кладбіщау у нас дарога была. І там паставілі. А бабы сабраліся, і ў нас ручнікі ткалі ўночы, напралі і ткалі... І ўжэ павесілі, каб напроціў вайны. За адну ноч ўсё гэта рабілі. Ніхто не спаў. Сабраліся ў адзін дом. А гэтак хадзілі вечарамі пад крыжы ды ўсё маліліся. Такое адзін разбыло.

Так згаварыліся. Сабраліся бабы ткаць ручнікі, а мужчыны храсты ставілі. Я прала ў туто ноч. Ці дапамагло, Бог яго знае? Засталася дзярэўня (жыхарка в. Загрыцька, 1928 г. нар.)

Як відаць, беларускае грамадства ўсё ж такі спрабавала ратавацца таксама сумесна. Дарэчы, добра вядомыя прыклады, калі якраз беларускія партызаны дапамагалі людзям выжыць і весці больш-менш нормальнае жыццё. У першую чаргу гэта датычыла “партызанскіх зонаў” і дзеянасці тых партызанскіх фармаванняў, дзе падтрымлівалася вайсковая дысцыпліна. Аднак жыхары трох “лясных вёсак” Слонімскага раёну захавалі вобраз зусім іншага партызана.

Пры падрыхтоўцы артыкула былі выкарыстаныя фрагменты ўспамінаў Івана Качаргі (1926 г. нар.), Марыі Качаргі (1930 г. нар.), (Аляксандры Раманюк, 1922 г. нар.), Веры Басак (1940 г. нар.) з в. Харашэвічы; Надзеі Хілько (1928 г. нар.) і Вольгі Казак (1922 г. нар.) з в. Загрыцька; Зінаіды Лабуть (1934 г. нар.), Галіны Раманюк (1928 г. нар.), Васілія Яфіміка (1923 г. нар.) з в. Нагуевічы; Лідзіі Смалянчук (1934 г. нар.) з г. Гародні.

Пытанні і адказы пасля рэфераата А.Смаленчука

Наталля Рыбак: Паспрабуйце даць вызначэнне тэрміна “партызаны”. Можа акупацыйныя ўлады мелі рацыю, калі называлі партызанаў бандытамі? Можа мы павінны сёння адмовіцца адтэрміна “партызаны”?

Алесь Смалянчук: Партызанамі звычайна называюць удзельнікаў нерэгулярных вайсковых фарміраванняў, якія дзейнічалі ў тыле нямецкіх войскаў на баку Чырвонай арміі. Калі служаеш жахлівым аповаяды жыхароў “лясных вёсак” пра партызанаў, то, сапраўды, часта хочацца назваць іх “бандытамі”. Тым больш, што гэтым тэрмінам людзі таксама карыстаюцца, згадваючы пра гады нямецкай акупацыі. Просіш распавесці пра партызанаў, а людзі перапытваюць: Вам пра бандытаву расказаць? Магчыма, сёння патрэбнае іншае разуменне месца і ролі беларускіх партызанаў у апошній вайне. Яны часта гвалтам забіralі вясковуцай прадукты, але, з іншага боку, калі партызаны сядзець у лесе і ваююць з акупантамі, то з чаго яны будуть жыць? Людзі часта былі ахвярамі можа не столькі партызанаў, колькі саміх вайны, ахвярай ваеных хабставінаў. Іншая справа, што часцяком пры гэтым ад рук партызанаў гінулі людзі, гінула цывільнае насельніцтва. Не думаю, што варта мяняць тэрміналогію. Варта памяняць нашае разуменне партызанскага руху. Яно павінна стаць больш глыбокім і неадназначным. Трэба паспрабаваць увесці ў гісторыяграфію бачанне партызанскага руху вачыма жыхароў беларускіх лясных вёсак, якія часцяком былі закладнікамі партызанскай барацьбы.

Наталля Рыбак: Я лічу, што папросту трэба даць аб'ектыўную ацэнку партызанскаага руху, чаго не хапае сучаснай беларускай гісторыяграфіі апошняй вайны.

Алесь Смалянчук: Згодны, але заўважу, што даць такую ацэнку неверагодна складана. Заўсёды будуць сутыкацца розныя пункты погляду. Напрыклад, з пункту погляду тых, хто змагаўся супраць нацызму, нават паўбандыцкія партызанскія фармаванні таксама адыгралі пазітыўную ролю, бо яны ж і акупантам забівалі. З пункту погляду многіх маіх суразмоўцаў з вёсак Слонімшчыны, гэта былі бандыты, якія прынеслі людзям шкоды не менш, чым гітлераўцы. Іншым разам, слухаючы людзей, думаеш, што калі б не было партызанаў, то Беларусь у гэтую вайну не панесла бы такіх велізарных стратаў. Не было бы масавых карных акцый, і вайна не была бытакой жахлівой. Але такі погляд можна ацаніць як погляд чалавека, які не хацеў змагацца, а думаў толькі пра тое, каб схавацца і адсядзецца. Дзе тут аб'ектыўнасць? Можа выйсце ўтым, што, пачынаючы даследаванне, гісторык павінен выразна акрэсліць сваю пазіцыю без прэтэнзій на аб'ектыўнасць?

Наталля Рыбак: Я хацела адзначыць, што беларуская гісторыяграфія павінна адысці ад адназначнага ўсхватлення партызанаў. Былі атрады, якія змагаліся, але былі і такія, што нанеслі больш стратаў насељніцтву беларускіх вёсак. І пра гэта трэба гаварыць і пісаць. Трэба адмовіцца ад ідэалізацыі.

Алесь Смалянчук: Партызанская тэма вельмі балючая для Беларусі. Пераадолець ідэалізацыю неверагодна цяжка. Словы “партизанская рэспубліка Беларусь” пасля вайны азначалі яшчэ і тое, што большасць кіруючых пасадаў у краіне занялі якразбылыя партызаны. У тых умовах ідэалізацыя была непазбежнай. Нават сёння людзі баяцца ўсю праўду пра партызанаў.

Арунас Бубіны: Мянэ цікавіць, якім быў нацыянальны склад партызанскіх фарміраванняў і якую ролю ў ім адыгрывалі дыверсійныя атрады парашутыстаў?

Алесь Смалянчук: Нацыянальны склад партызанскіх фарміраванняў быў вызначаны яшчэ ў гісторыяграфіі савецкага часу. Цікава, што ён амаль цалкам адпавядаў нацыянальнай структуры насељніцтва БССР. Прыблізна, 80% беларусаў, 10% расеіцаў, яшчэ 10% прыходзіліся на астатніх, з якіх саслабіва вылучалі ўкраінцаў. Для палякаў у гэтых падліках не было месца. Усе гэтыя падлікі грунтаваліся на падставе тых анкетаў, якія запаўнялі партызаны ў 1944 – 1945 гг. Канешне, гэта толькі часткова перадае реальнную сітуацыю. Беларуская гісторыяграфія 90-х гг. 20 ст. і пачатку 21 ст. новыя падлікі не прапанавала.

Дадзеныхпра дыверсійныя атрады або парашутыстаў я не ведаю. На пачатку нашых даследаванняў мне здавалася, што найгоршыя рэчы для мясцовага насельніцтва рабілі гэтыя чужыя дlya Беларусі людзі. А на са-
мой справе аказалася ўсё зусім не так. І на ўсходзе, і на захадзе Беларусі людзі казалі, што “найгоршымі” былі свае. У дыверсійных групах была
войсковая дысыплюна, парушэнне якой каралася па заюнахваеннага часу.
Рабаўніцтва не дапускалася. Што датычыць “сваіх”... Самыя жудасныя
старонкі ўспамінаў былі звязаныя з гвалтам і здзекамі з боку якраз сваіх
аднавіяскову́цаў, нават сваякоў, якія пайшли ў партызанскаі атрады. Падчас
гэтай вайны патрыярхальнае грамадства беларускай вёскі перажывала
распад. Многія людзі жылі з пачуццём наступлення канца свету не толькі
тому, што баяліся нямецкіх карных акцыяў.

Не думаю, што нацыянальны склад партызанаў Беларусі дапамо-
жа зразумець асаблівасці гэтай вайны на нашых землях.

Ірына Богдан: Ці згодны вы са сцвярджэннем, што Беларусь пера-
жывала грамадзянскую вайну?

Алесь Смалянчук: Я думаю, што гэты тэзіс мае вялікія падставы
для існавання. Па меншай меры, аповяды людзей часам пераконваюць
менавіта ў такой ацэнцы ваеннаі сітуацыі ў Беларусі. Элементы гра-
мадзянской вайны прысутнічаюць безумоўна. Калі б іхне было, то Бела-
русь такіх вялізарных людскіх стратаў не панесла б.

Алесь Краўцэвіч: Варты парадаўніца гэтую сітуацыю з сітуацыяй у
пасляваеннай Літве. Ветэраны савецкіх частак НКУС і сёння сцвярджа-
юць, што ў той Літве мела месца грамадзянская вайна. Падаеща, што
гэта толькі спроба зняць з сябе адказнасць за тое, што адбывалася. Трэба
ўлічваць, што калі б не было інтэрвенцыі (нямецкай або савецкай), то не
было б грамадзянской вайны. Думаю, што гэтым тэрмінам трэба кары-
стацца асцярожна і не забываць, што гэта быў вынік акупацыі.

Рымантас Мікныс: Хачу выказаць заўвагу адносна тэрміна “гра-
мадзянская вайна”. Я згодны з Алесем Краўцэвічам, наюнт трактоўкі пад-
зеяў у пасляваеннай Літве прадстаўнікамі савецкай гісторыяграфіі. Яны
пастаянна падкрэслівалі, што ў Літве не было партызанаў, а адбывалася
грамадзянская вайна. На самой справе, гэта была акупацыя. Канешне,
былі літоўцы, якія ваявалі на баку Саветаў, але яны там апынуліся не нату-
ральна, а ў моц абставінаў. Літоўскія савецкія атрады былі створаныя Са-
ветамі, а не ўзнікалі самі па сабе. Калі казаць пра грамадзянскую вайну, то
самым яскравым прыкладам ёсць сама пострэвалюцыйная Расея. Там
нарадвіліся дзве ідэі двух розных Расеяў, і там яны змагаліся паміж сабой.
Іх не прынёс некія чужы. Яны выйшлі з самога расейскага жыцця, з адно-
сінай унутры расейскага грамадства. Ці было нешта падобнае ў Беларусі?

Алесь Смалянчук: Складанае пытанне. Думаю, што сярод беларускай калабарацыі на масавым узроўні (самаахова, палітыя) не было ніякай беларускай ідэі. Дамінавала імкненне выжыць, у т.л. коштам жыцця іншых людзей. Тая ці іншая ідэя прысутнічала толькі сярод эліты беларускай калабарацыі.

Юры Мілеўскі: А ці была савецкая партызанка рэалізацый беларускай ідэі?

Алесь Смалянчук: Думаю, што і ў гэтым выпадку пераважала імкненне да выжывання, асабліва калі пачаліся масавыя карнізы акцыі. А яны пачынаюцца ўжо летам 1941 г., калі партызанаў практычна не было. Акупацыйны гвалт штурхай людзей да змагання. А камуністы гэта імкнуліся выкарыстаць. У фондах Гарадзенскага абласнога гісторыка-археалагічнага музея знаходзіцца вялізарная калекцыя савецкага падпольнага друку. Амаль 90% усіх падпольных выданняў былі беларускамоўнымі. Савецкая ўлада прыкладала вялікія намаганні дзеля ідэалагічнага дамінавання ў руху супраціўлення. Але вырашальную ролю адыгрывалі не газеты і не лістоўкі, а поспех Чырвонай арміі на фронце.

Юры Мілеўскі: Але ж ў Генеральным камісарыяце “Беларусь” нямецкая палітыка, як здаецца, была болыш лагоднай. Трэба яшчэ даследаваць, калі пачаліся нямецкія рэпрэсіі, адразу альбо пасля з’яўлення партызанаў?

Алесь Смалянчук: Рэпрэсіі пачаліся адразу з прыходам нямецкіх акупантатаў. Вельмі добра пра гэта напісаў Юры Туранаку на імператарскім языку *пад нямецкай акупацыяй*. А што датычыць нібыта больш лагоднай палітыкі В.Кубэ, то вядома, што ўлада гаўляйтэра не распаўсюджвалася на службы, якія змагаліся з ворагамі Рэйху. Апроч таго, тэрыторыя, на якой праводзілася палітыка своеасаблівой беларусізацыі, была абмежаваная Меншчынай. Да таго ж, ні беларускія школы, ні друк, ні тэатр, ні нават дабрачынныя беларускія арганізацыі не былі вызначальными фактарамі жыцця ва ўмовах акупацыі. Сёння жыхары беларускіх вёсак часта нават не могуць успомніць, на якой мове ішло навучанне ў школах перыяду акупацыі. А большасць дзяцей наогул іх не наведвала.

Юры Мілеўскі: Ці можна зрабіць высьнову, што палітыка тых беларускіх дзеячоў, якія ад пачатку вайны рабілі стаўку на немцаў, была памылкай?

Алесь Смалянчук: Лічу, што гэта была трагічная памылка. Альтэрнатывай акупацыі мог стаць толькі масавы нацыянальны рух супраціву, накшталт польскага (АК) або ўкраінскага (УПА).

Алесь Краўцэвіч: Не згодны. Думаю, што нельга так адназначна ацэніваць дзеячынства беларускіх палітыкаў, якія пайшлі на супрацоўніцтва з акупантамі. Задачай беларускіх нацыяналістаў была арганізацыя

жыццява ўмовах акупацыі, змаганне з голадам, развіццё адукцыі. Толькі дзеля гэтага яны пайшли на супрацоўніцтва з нямецкай адміністрацыяй. Гэта была не памылка, а імкненне зрабіць дзеля людзей тое, што можна было зрабіць. Вельмі складана гэта ацэньваць сёння.

Алесь Смалянчук: У вачахлюдзей, якія перажывалі ўсе жахі акупацыі, нават дзейнасць беларускіх дабрачынных арганізацый, дазволеных немцамі, была дзейнасцю тых, хто ідзе разам з ворагам. Да таго ж трэба адрозніваць погляды ідэолагаў беларускай калабарацыі ад поглядаў шэраговых самаахоўцаў і паліцаяў. А потым нельга забываць, што для большасці народаў свету, у т.л. і для беларусаў, гэтая вайна была ў першую чаргу вайной супраць нацызму.

Валеры Задаля: Я хачу некалькі слоў сказаць пра дыверсійныя атрады, закінутыя з усходу. Калі я працаваў намеснікам рэдактара раённай газеты ў Ваўкавыску (1981-1985), пазнаёміўся з бытым камандзірам такога атраду Еўдакімам Петуховым. Меў таксама размову з радысктай Кацярынай Мальцавай з гэтага ж атраду. У той час я збіраў інфармацыю пра вёску Шаўлічы, якую спалілі немцы. Загінула 388 чалавек. Падчас размовы Петухоў прызнаўся, што бачыў, як палілі вёску. Я папрасіў расказаць. Аказалася, што атрад Петухова быў недалёка ад вёскі, і бачыў, як яна гарэла. Партызаны мелі загад не прыцягваць да сябе ў вагі. Загад загадам, але падумалася тады, што на вачах савецкіх салдат гінуць людзі, а яны нічога не робяць, каб выратаваць іх. Яны амаль усю вайну прасядзелі ў пушчы, чакаючы набліжэння фронту. Вось такія дыверсанты...

А сама вёска загінула, бо адзін з партызанаў застрэліў каля яе немца. Уначы немцы атачылі вёску. Разам з імі былі беларусы і літоўцы... Не забі ён немца, людзі б засталіся ў жывых... Вядомы і іншыя прыклады, калі партызанская дзейніцтва абарочваліся масавымі карнімі акцыямі супраць цывільнага насельніцтва.

Наталля Рыбак: Трэба разводзіць паняцці “партызанскі атрад” і “дыверсійны атрад”. Апошнія складаліся з ваеннаслужачых НКУС, якія мелі канкрэтнае заданне. Яны рэдка рабілі вялікія партызанскія рэйды. Нядайна ў Маскве выйшла кніга Аляксея Папова *НКВД и партизанское движение*. Там вельмі падрабязна і грунтоўна асвятляеца роля супрацоўнікаў НКУС у развіцці партызанскага руху, у т.л. і ў Беларусі. Не трэба ставіць знак роўнасці паміж партызанскімі атрадамі і тымі дыверсійнымі групамі, якія закідваліся ў тыл працягунка дзеля выканання спецыяльнага задання.